

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА»**

**КАФЕДРА ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА**

**Аннотация к дипломной работе**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ**

**ЕРМАКОВ Алексей Евгеньевич**

**Руководитель  
Егоров Александр Вениаминович  
кандидат экономических наук, доцент**

**Минск, 2025**

Дипломная работа: 69 с., 5 рис., 32 табл., 50 источников, 5 прил.

## ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, СОБСТВЕННЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, КОЭФФИЦИЕНТЫ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ, ОЦЕНКА

Цель исследования: разработка путей повышения эффективности использования оборотных средств ЧТУП «Техторг».

В рамках достижения цели работы автором были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть экономическую сущность оборотных средств предприятия в обеспечении непрерывного воспроизводственного процесса;
- провести анализ и оценку использования оборотных средств в ЧТУП «Техторг»;
- выявить направления повышения эффективности использования оборотных средств в ЧТУП «Техторг».

Объект исследования: оборотные средства ЧТУП «Техторг».

Предмет исследования: факторы повышения использования оборотных средств предприятия.

Методы исследования: методы статистического анализа наблюдение, сравнение, описание, классификация; общелогические методы – системного и статистического анализа, абстрактно-логический; статистические методы – табличной и графической интерпретации статистической информации, метод относительных и абсолютных величин.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников сопровождаются ссылками на их авторов.

Дыпломная работа: 69 с., 5 мал., 32 табл., 50 крыніц, 5 прыкл.

**ГРОШОВЫЯ СРОДКІ, КАРТОКАТЭРМІНОВЫЯ АКТЫВЫ,  
ЗВАРОТНЫЯ СРОДКІ, УЛАСНЫЯ ЗВАРОТНЫЯ СРОДКІ, КАЭФІЦЫЕНТЫ,  
РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, АБАРАТЧВАЛЬНАСЦЬ, АЦЭНКА**

Мэта даследавання: распрацоўка шляхоў павышэння эфектыўнасці выкарыстання абаротных сродкаў ПГУП «ТэхТорг».

У рамках дасягнення мэты працы аўтарам былі поставлены наступныя задачы:

- разгледзець эканамічную сутнасць абаротных сродкаў прадпрыемства ў забеспячэнні бесперапыннага ўзнаўленчага працэсу;
- правесці аналіз і ацэнку выкарыстання абаротных сродкаў у ПГУП «ТэхТорг»;
- выявіць напрамкі павышэння эфектыўнасці выкарыстання абаротных сродкаў у ПГУП «ТэхТорг».

Аб'ект даследавання: абаротныя сродкі ПГУП «Тэхторг».

Прадмет даследавання: фактары павышэння выкарыстання абаротных сродкаў прадпрыемства.

Метады даследавання: метады статыстычнага аналізу назіранне, парайнанне, апісанне, класіфікацыя; агульналагічныя метады – сістэмнага і статыстычнага аналізу, абстрактна-лагічны; статыстычныя метады – таблічнай і графічнай інтэрпрэтацыі статыстычнай інфармацыі, метад адносных і абсолютных величынь.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Thesis: 69 p., 5 fig., 32 tab., 50 sources, 5 app.

## CASH, SHORT-TERM ASSETS, CURRENT ASSETS, OWN CURRENT ASSETS, RATIOS, PROFITABILITY, TURNOVER, VALUATION

Purpose of the study: development of ways to improve the efficiency of the use of current assets of the ChUP «Tekhtorg».

In the framework of achieving the goal of the work, the author has set the following tasks:

- to consider the economic essence of current assets of the enterprise in ensuring continuous reproduction process;
- to analyse and evaluate the use of current assets in ChUP «Tekhtorg»;
- to identify the directions of improving the efficiency of the use of current assets in ChUP «Tekhtorg».

Object of the study: current assets of ChUP «Tekhtorg».

Subject of the study: factors of increasing the use of current assets of the enterprise.

Methods of research: methods of statistical analysis observation, comparison, description, classification; general logical methods – system and statistical analysis, abstract-logical; statistical methods – tabular and graphical interpretation of statistical information, method of relative and absolute values.

The author of the work confirms that the calculation and analytical material given in it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all borrowed from literature and other sources are accompanied by references to their authors.